

АБ УСІМ, ШТО БАДЦЬ

■ 8/15/—20.П.—1976  
МЕНСК

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІТЬ ТАКАЯ...  
Я.ЮПАЛА

ГУТАРКА

МСЦІСЛАУ НЕ АДНАГО СІСНУУ

У гісторыі Беларусі было не мала чорных датаў, але і сярод іх II29 год з'яўляецца адной з самых жудасных.

...Вялікі кіеўскі князь Мсціслаў, прадаўжаючы крываю справу сваіх папярэднікаў, рагшы канчаткова расправіцца з непакорнай Полаччынай. Для гэтага яму выдаўся зручны выпадак. Ён праланаў палацкім князям пайсці разам з ім супроть палауцу "на шадудзівага Баняка". Але палаchanе адмовіліся, сказаўшы пры гэтым: "Ты з Баняком упраудзіся сам, а мы маём дома што рабіць". Гэтыя словыдобра сведчаць, што палаchanе яскрава ўсведамлялі несумненнасць сваіх інтересаў з інтересамі Кіева. Яны таксама ніколі не забываліся, што самыя найбольшыя крыўды ім прыходзіліся цярпець ад кіеўскіх князёў і таму не пахадалі удзельнічаць у іх ваенным пачинанні.

Вядома, Мсціслаў не мог цярпець такой напавагі да яго. Перамогічы палауцу, ён адразу прыступіў да акупаційлення свайго пачварнага намеру — задушыць вольналюблівую Полаччину. Спачатку ён паслаў супроть яе войскі ўсёй Рускай зямлі, якія рабавалі і вынічалі яе народ. Але калі і гэта не застрэшыла палаchanau, то Мсціслаў наважыў расправіцца з імі больш хітрым і лёгкім.

Добра ведаючы, што позашкія князі былі самымі паслядоўнымі носібітамі ідэі незалежнасці сваёй зямлі і сапрауднымі правадырамі свайго народа, ён цяпер свой галоўны удар накіраваў супроть іх. Карыстаючыся даверлівасцю палаchanau (наіўнасць — наша спрадвечная хвароба), Мсціслаў нейкім чынам заманіў усіх палацкіх князёў з іх сем'ямі у адно месца, забраў іх у палон, пасадзіў у подкі і адправіў у Візантію. Абезголовіўши Полаччину, чужыя ўладары сталі ўсё рабіць, каб знясіць нашу зямлю і змярдзвіць яе вольналюблівую душу. Яны пачалі пагалоўна забіраць палаchan, вывозіць іх на чужыну і прадаваць у няволы і цтва. Бачачы гэта і не жадаючы аль-

нуща ў беспра светным палоне, людзі сталі разбягаша. Зямля пусцела. Здавалася, што ворагі дасягнулі сваёй векавечнай мэты: Падаччына загінула.

Але як часта бывае, зло асабліва потуе перад канцом сваім. Так было і ціпер. Гэта ліхалецце цягнулася на нашай зямлі тры гады. У 1132 г. памёр Мсціслау, і Падаччына забурліла адразу. Чужинцы былі выгнаны, а ў Падацк вірнуліся свае князі. Радзіме наша стала вольнай. Больш того, аслабелая Кіеўчына адраклася ад сваіх намераў пакарыць Падаччыну. Барацьба за волю, якой бы яна не была цяжкай і доўгай, заўсёды заканчваецца чиңкі перамогай!

Але гэтая змроучная пара, відаць, моцна ўразіла наш народ і навечна адблілася ў яго памяці. Менавіта з гэтага часу і з'явілася вядомая беларуская прыказка: "Мсціслау не аднаго сціснуу" і ужо звыш восьмісот гадоў жыве ў народзе. Ітгэта не выпадкова. Імя Мсціслава стала сімвалічным. Падобныя яму яшчэ не аднаразова з'дзяляліся ў нашай гісторыі і многіх яны сціснулі, але, як і у першы раз, не змаглі заціснуць і задушыць наша адвечнае і святое імкненне да волі!